

**Пятро Жаўняровіч**

*Беларускі дзяржавны універсітэт*

## **РЭДАКТАРСКАЯ АЦЭНКА І ПРАЎКА АНТРАПОНІМАЎ У ЖУРНАЛІСЦКІМ ТЭКСЦЕ**

Практычна ніводнага журналісцкага тэксту нельга ўяўіць без антрапонімаў – слоў, якія з'яўляюцца найменнямі асобы (выключэнне могуць складаць хіба што некаторыя нарматыўныя дакументы, якія зредку з'яўляюцца ў перыядычным друку). З рэдактарскага пункту гледжання антрапонімы адносяцца да аднаго з відаў фактычнага матэрыялу і патрабуюць выключнай дакладнасці, звязанай перш за ўсё з іх арфаграфічнай правільнасцю.

Прозвішчы, імёны, імёны па башыку, псеўданімы – надзвычай цікавы аб'ект даследавання, таму што яны пэўным чынам адлюстроўваюць своеасаблівасць кожнай нацыянальнай мовы, яе адметны дух. «З улікам таго, што на тэрыторыі Беларусі праўжывае каля 10 мільёнаў чалавек і кожны з іх мае сваё ўласнае імя, якое звычайна складаецца з трох частак і вельмі рэдка паўтараецца (паўтараюцца толькі асобныя часткі трохчленнага імені чалавека), то колькасць адных антрапонімаў ў беларускай мове перавышае лік усіх агульнаўживальных слоў у дзесяткі разоў» [1, с. 147]. З гэтага вынікае, што такую безліч моўных адзінак не можа змясціць ніводзін які-небудзь нарматыўны даведнік, а рэдактарская праверка будзе грунтавацца пераважна на веданні арфаграфічных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Іншамоўныя антрапонімы перадаюцца па-беларуску з выкарыстаннем практычнай транскрыпцыі (тэрмін уведзены ў 1935 годзе А. М. Сухоціным) – запісу іншамоўных імёнаў і найменняў з выкарыстаннем гісторычна складзенай арфаграфічнай сістэмы з магчымым улікам напісання ў зыходнай мове. Пры гэтым, напрыклад, у беларускім тэксле захоўваюцца арфаграфічныя патрабаванні да напісання запазычанняў славянскага і неславянскага паходжання. Усе славянскія (у тым ліку беларускія) антрапонімы афармляюцца ў адпаведнасці з беларускай арфаграфіяй, у неславянскіх адсутнічае аканне, звязанае з пераходам [Э] ў [а], яканне і падаўжэнне, большасць гукаў [д] і [т] – толькі цвёрдыя і г. д.

Частка агульнавядомых замежных антрапонімаў можа быць праверана рэдактарам па разнастайных энцыклапедычных даведніках і, адпаведна, выпраўлена, напрыклад: *Больш за паўтары тысячы гадоў таму Аўрэлій Аўгустын паспадзяваўся, што адзінай прыкметаю высакароднасці хутка стане веданне літаратуры* (праўка: Аўгусцін); *А між тым вобраз і імя багацяя, які збірае багацце дзеля самога багацця, таксама прыдуманы Дыкенсам* (праўка: Дзікенсам); *Усе як адзін даследчыкі творчасці сярэдневяковага італьянца Пятраркі сцярджаюць, што свае бессмартотныя санеты ён стварыў толькі таму, што ніколі не наблізіўся да сваёй музы – мадонны Laуры* (праўка: Петrarкі, Лауры). Зварот да школьнага арфаграфічнага слоўніка М. Лобана і М. Судніка дапамог бы рэдактару выправіць напісанне наступных антрапонімаў: *Таксама не выключаены шанцы на абранне патрыярхам мітрапаліта Круціцкага і Каломенскага Ювяналія і мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта* (праўка: Ювеналія); *Спадзяеца на тое, што Беларусь усё ж пачне працэс уводу біяметрычных пашпартоў, кіраунік офиса АБСЕ пасол Ханс-Ёхен*

**Шмідт** (праўка: Шміт); Старэйшая сястра **Ліана** нарадзілася ў 1943 годзе, у эвакуацыі ў г. Алма-Ата (праўка: Ліана). Няўменне і журналіста, і рэдактара выкарыстоўваць практычную транскрыпцыю выяўляеца ў наступных сказах: **Коко Шанэль і Ніна Рычы** таксама не мудравалі з назвамі (праўка: Како); Прэм’ер-міністр Чэхіі **Мірэк Топаланек** падаў прэзідэнту рэспублікі Вацлаву Клаўсу афіцыйнае прашэнне аб адстаўцы (праўка: Мірак Тапаланек; парап. нарматыўныя Гашак, Збышак); **Тытул абараняў іспанец Хуан Карлас Малера Дзіас** (праўка: Малера Дзіяс); Адстаўка міністра фінансаў Японіі **Сіоці Накагава**, які нядайна з’явіўся ў п’яным выглядзе на сустрэчы «сялікай сямёркі», ізноў давяла, што алкаголь пагражсае палітыкам мноствам бедаў (праўка: Сіёці; парап. нарматыўнае Кіёта).

Аднак найбольшай колькасцю памылак вылучаюцца менавіта беларускія антрапонімы з-за іх пераважнай большасці ў журналісткіх тэкстах. Прычынай гэтага бачацца дзве акалічнасці.

Па-першое, журналіст выкарыстоўвае зафіксаванае ў пашпарце свайго героя прозвішча, форма якога не адпавядае арфаграфічным нормам. Як дзейніцаць у такім разе рэдактару? Пакідаючы памылку на старонках свайго выдання, ён парушае закон, якім зацверджаны арфаграфічныя нормы беларускай мовы, і гэтым павінен перш за ўсё кіравацца. Нельга згадзіцца з напісаннем антрапонімаў у наступных сказах: *Прадстаўляем аўтара: Аляксандр Мікалаевіч Егораў, генеральны канструктар ВА «БелАЗ» – РУВП «Беларускі аўтамабільны завод», начальнік навукова-тэхнічнага цэнтра прадпрыемства* (праўка: Ягораў; парап. нарматыўнае Ягор); ...*Андрэй Славук* зрабіў незвычайную шклянную кветку, якая падобная адначасова і на вазу, і на плафон для свяцільніка (праўка: Славук; парап. энцыклапедычнае Валерый Славук); *Аб tym, якія крокі робіць Міністэрства аховы здароўя Беларусі па стрымліванні росту цэнаў на лекі, мы гутарым з начальнікам Упраўлення фарматэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавага забеспячэння міністэрства Людмілай Рэуцкай* (праўка: Равуцкай; парап. прозвішча вядомага журналіста Міхася Равуцкага) і інш.

Па-другое, праяўляеца нізкая арфаграфічная пісьменнасць як саміх журналістаў, так і рэдактараў, якія не могуць прымяніць на практыцы замацаваныя не адным дзесяткам гадоў нормы беларускага правапісу. У якасці ілюстрацыі прывядзём прыклады выкарыстаных у журналісткіх тэкстах памылковых антрапонімаў без кантэксту сказаў: *дырэктар адкрытаага акцыянернага таварыства «Мінскметрапраект» Валерый Чэ-*

*канай* (праўка: Чаканаў); старшина Зарудаўскага сельскага Савета Галіна **Дзянісевіч** (праўка: Дзенісевіч); начальнік Ходасаўскай чыгуначнай станцыі Аляксандар **Бебекаў** (праўка: Бябекаў); старшина Бяларуцкага сельскага Савета дэпутатаў Лагойскага раёна Таіса **Леончык** (праўка: Ляўончык); начальнік аддзела дзяржсаўнага абавінавачання і касацыйнай вытворчасці Генеральнай пракуратуры Сяргей **Тэлеజэвіч** (праўка: Целяжэвіч); бухгалтар Святланы **Говзбіт** (праўка: Гоўзбіт); намеснік начальніка УУС Віцебскага аблвыканкама Аляксандар **Бядункевіч** (праўка: Бедункевіч); дырэктар ЗАТ «Атлант» Баранавіцкага станкабудаўнічага завода Уладзімір **Рашатко** (праўка: Рашатко); загадчык юрыдычнай кансультатыўнай галоўнага прававога ўпраўлення апарату Савета Федэрациі прафсаюзаў Уладзімір **Іванавіч Шэлковіч** (праўка: Шаўковіч) і інш. Падобныя напісанні не толькі разбураюць усталіванныя арфаграфічныя нормы, але і скажаюць нацыянальнае аблічча антрапонімаў, часта зацімняюць выразную словаўтаральную матывацыю (парап.: чаканка, Ляўон, цялежска, рашиотка, шоўк).

Такім чынам, пытанне наконт «пашпартных» прозвішчаў трэба тэрмінова вырашаць на ўзроўні Савета Міністраў, бо новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі патрабуе іх выканання ўсімі дзяржаўнымі органамі, у тым ліку і Міністэрствам унутраных спраў, якое займаецца выдачай пасведчанняў асобы (мяркуем, такіх «памылковых» пашпартоў налічваючыя дзесяткі, калі не сотні тысяч). Суб’екты ўнае меркаванне грамадзяніна наконт «ніправільнага» напісання свайго прозвішча не павінна прыміцца да ўвагі (гэта тое ж самае, што і «ніведение закона не вызваляе ад адказнасці»). Акрамя таго, варты ўвесці асобныя практычныя заняткі «Правапіс антрапонімаў» пры падрыхтоўцы журналістаў па дысцыпліне «Сучасная беларуская мова». Толькі комплексны падыход да вырашэння гэтай праблемы дапаможа звесці рэдактарскія праблемы пры ацэнцы і праўцы антрапонімаў у журналісткіх тэкстах да мінімуму.

1. Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова: лінгвістычны кампендыум / Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. – Мінск: Інтэрпрессэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672 с.